

На варце інтарэсаў беднаты

Што дасьць усебеларускі конкурс на лепшы КСУ

Як Нова-Быхаўскія комсамольцы ўваскрасілі камітэт

Што дасьць конкурс?

Прэзыдыум Цэнтральнага Камітэту Сялянскіх Таварыстваў Узаемадапамогі з мэтай вылучэньня як добрай, так і дрэннай працы сялянскіх камітэтаў узаемадапамогі, шляхам наддзяленьня дасягненьняў і адзначэньня хібаў, недахопаў і намячэньня практычных мерапрыемстваў для далейшай працы, абвешчан конкурс на лепшы камітэт узаемадапамогі, які праводзіцца з 10 чэрвеня па 10 ліпеня г. г.

Конкурс праводзіцца на старонках газеты «Беларуская Вёска».

У гэтым конкурсе прымаюць удзел як сяляне, сельхознае таварыства і сябры камітэтаў узаемадапамогі. Не маюць права ўдзельнічаць у конкурсе камітэты ўзаемадапамогі ў сельхозна-аградарскіх і сельхозна-прамысловых таварыствах. Камітэты, добра наладзіўшы працу, а таксама кораспандэнты за добрыя досьведы атрымваюць прэмію, на якую вызначаецца 5.000 руб.

У досьведзе як пра добрыя, так і кепскія бакі комсамольцы высвятляюць працу асабліва тых камітэтаў, дзе працуюць комсамольцы.

За апошнія часы наглядваюцца выпадкі, калі комсамольцы, як працуючыя ў камітэтах, так і наогул, ня хочуць унікнуць у каштоўную для сялянства організацыю—камітэты, з прычыны чаго апошнія маюць вялікія хібы ў працы.

Конкурс і актыўны ўдзел у ім комсамольцаў дасьць магчымасьць даведацца аб усіх недарэчнасьнях працы камітэтаў, якіх у далейшым будзе зьнішчаны.

Камітэты, добра наладзіўшы працу, а таксама кораспандэнты за добрыя досьведы атрымваюць прэмію, на якую вызначаецца 5.000 руб.

П. Асіпчык.

3 удзелам комсамольцаў.

(Нова-Быхаўскі сельсавет, Магілёўшчына).

Праца Нова-Быхаўскага селькамітэту ўзаемадапамогі ў мінулым годзе была пастаўлена дрэнна, як з матар'яльнага, так і з організацыйнага боку.

Але дзякуючы комсамольскай ічэйцы (у якой налічваецца 33 сябры), праца пачынае значна паліпацца.

Для штодзённай працы ў КСУ ічэйка вылучыла комсамольцаў у якасьці сакратара, праз якога, пры калектыўнай дапамозе сяброў ічэйкі, актыўна прымае ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах камітэту.

Пры ўдзеле ічэйкі камітэт узаемадапамогі змог паспяхова правесці калектыўнае сяброўства, якое абхапіла больш чым 75 проц. агульнага ліку насельніцтва сельсавету.

Вясною ічэйка комсамолу на камітэцкай зямлі паставіла мэтай стварыць паказальны агарод, на што быў аддзелены кавалек зямлі і агульнай працай сяброў быў апрацаваны і засеяны культурнай агароднінай, як, напрыклад: белай капустай, турнепсам, буракамі і іншымі.

Таксама, пры ўдзеле ічэйкі, камітэт змог правесці добраахвотнае ахвяраваньне на карысьць двум шматгадовым беднякам, якіх ня мелі куска хлеба. Сабрана 22 пуда бульбы, 6 пуд. збожжа, а таксама тлустасьці і хлеба.


Праца самага камітэту значна палепшылася. У сучасны момант ён мае каля 200 пудоў збожжа і 200 руб. грошай, якіх пры вясновай пасаўкампаніі былі раздзелены насельніцтву.

Набыты невядомы прахатыны пунет у складзе малатарні і варкі, якія экспloatуюцца насельніцтвам. Організавана з беднакоў—сяброў таварыства палёгнага арцеля, якая на пачатках павялых узносаў прыступае да пабудовы цагельнага заводу.

Вынікі паліпшэньня працы КСУ належаць цалкам ад актыўнага ўдзелу комсамольскай ічэйкі, якая добра зразумела мэты і задачы, што ставіць прах КСУ, і калектыўна стараецца іх выканаць.

Іншым ічэйкам, дзе праца ў гэтым напрамку стаіць дрэнна, трэба ўзяць прыклад з Нова-Быхаўскай ічэйкі.

Пятрусь.



КСУ правіў электрычнасьць у вёсцы.

Галоўная ўвага—беднаце

(Путчыньскі сельсавет, Менская акруга)

Путчыньскі камітэт узаемадапамогі працуе кепска. Вось, напрыклад, сёлетавай вясной раздаў беднаце аўса 216 пудоў і грашма 131 рублёў. Камітэт амаль адвадоў усе запатрабаваныя вясновай беднаты. Акрамя гэтага, камітэт у гэтым годзе засеяў 3 дзесяціны ярыною і 3 дзесяціны падрыхтоўваюцца да пасеву азіміны.

Камітэт цяпер раздаў беднаце 121 пуд жыта на хлеб.

У першую чаргу камітэт стараецца і стараецца даць належную дапамогу сем'ям чырвонаармейцаў, удовам, даўшы ім у першую чаргу грашовую пазыку.

Вядома ўвагу камітэт зьвяртае на жыццё батракоў, каб іх гаспадары ня крыўдзілі. Камітэт сёлета набудаваў лавію.

У камітэце працуюць у большасьці маладыя беспартыйныя сяляне.

Акса.

КАМЭНТАРЫІ НЕ ПАТРЭБНЫ

(З матар'ялаў агляда Жлобінскага Ф. З. В.)

На старонках юнацкага друку досыць многа пішацца аб нашым быцьцё. Асобныя бытавыя пытаньні ня рэдка абгаварваюцца сярод комсамольцаў і наогул усёй моладзьцю. Хвароанія зьявіліся ў нашым быцьцё мы аддаем на абгаварваньне шырокіх колаў працоўнай моладзі з тым, каб іх зьявіліся.

Не мараль, ні якія-небудзь настаўленьні даюцца ў гэтым артыкуле, а проста вельмі цікавыя факты бытавога характару ў Жлобінскім ФЗВ, дзе вучанца каля 90 чалавек, а іх большасьць—комсамольцаў. Факты, толькі факты... Камэнтарыі не патрэбны...

І так па парадку:

Адносныя хлапцоў да дзяўчат

На нарадзе дзяўчат ФЗВ ўсе ў адзін голас заявілі: «адносе ны хлапцоў да нас вельмі дрэнна. На нас глядзяць ніяк на таварышоў, а як на «дзяўчат».

— Ніколі з намі не гавораць па таварыскі аб вучобе, працы, дазваляюць сабе тварыць няпрыстойныя учынкы, лічыць гэта «ухарствам».

Хлопцы лічаць, што «вядуць дзяўчыну на стод, ламаць ёй рукі гэта ўсе „нармальна і дасканальна».

Вучань Б. лезе ў дзяўчыне ў пальто, каб прачытаць пэўную пісьму і, калі дзяўчына не дазваляе, ён заўважае: «не даеш, ну і ня трэба, затое хоць памацаў крыху».

У вучанца Батурынай пры медыцынскім абглядзе аказалася якасьці хвароба. Хлопцы зьдэкавалі над ёю пры гэтым кажучы: «ня вітайцеся з ёю, яна заразная».

1-га мая, у той час, калі Ермалаева пераадзвалася для выступленьня, вучань Б. заўважыў: «якая ты прыгожая!» тат-жа кінуўся да яе і пацалаваў.

Вучанца Шэстаковіч заўважыў, «што прынятым зьявіцца ў школе было выхватаць з пад сідэначай дзяўчыны табурэтку. Вядома, дзяўчына падае пры агульным смеху і здавальненні хлапцоў.

«Мацярышчына, зануда затруха,

сьцёрва, часта насылаецца па адрасу дзяўчат».

Вось некалькі фактаў, маючых адносіны хлапцоў да дзяўчат. Здаецца, што камэнтарыі не патрэбны.

Дзяўчаты паміж сабою

У школе 20 дзяўчын. Сярод іх сямі—сстэматычная траўля, сплёткі, група супроць групы. Нейтральных дзяўчат, не прымаючых ні да воднай групы, завуць «соцыял-адрадніцамі рабочай класу, Інтэрнацыяналу» і г. д.

Нават на нарадзе дзяўчат школы—яны рассяліся па групы, выступаюць адна супроць другой. Здаецца, што і тут камэнтарыі не патрэбны.

„Нармальна і дасканальна“

Да гэтага трэба дадаць, што лавію ў школе і на школай—звычайнае зьявішча і пэсарыя «старой» лічаць, што гэта «нармальна і дасканальна» (пагаворка вучняў).

Бойкі таксама не на апошнім месцы. Малай і Федзька спатыкнуліся—адзін разбіў галаву, але ўсё-ж такі даў здачы другому, як-жа інакш?!

Б. узяў у Барысевіча без дазволу кнігу, абарваў яе і калі Барысевіч забраў яе назад, дык Б. два разы «стукнуў» яго «на хары» і прыстрашыў, што яшчэ дасьць.

М. прышоў у агульнае памяшканьне піяны, дзе хлопцы (Пашковіч і іншыя) пілі гарбату, ён без даў-рады высеў аднаго і другога па твару; калі яму казалі: «кінь, а то вучком заявім»,—ён аднаго лшчэ высеў 3 разы...

Характэрны факт расказвае Лавецкі: іду дамоў, засонься, да мяне падбігаюць таварышы Ш. і Т. і кідуць пагаворку на сакрэт. Я кажу, што дазваляю сакрэтнічаць пры ўсім; тады Т. кажа, «што тут ваза, скідай паджа, будзем біцца». Лавецкі заўважыў, што біцца ня хоча. «Гэта трусьлівасьць з твайго боку»,—кажа Ш. і высеў мяне ў твар. Я падняў кепку сваю і пытаю, ці ўсе?... Ш. кажа—

«пакуль усё»... На гэтым мы і разьліліся.

Здаецца, што і тут камэнтарыі ня патрэбны...

Ну, а пінка—гэта традыцыя... Макарэвіч—«заправіла» кажа, калі запрашаюць, чаму ні пайсьці. На пытаньне, «што запрашае»,—ён пабалеў стаць «адраднікам».

Маюць месца і такія факты, як кража, ці як, напрыклад, М., прышоўшы з працы дамоў, брудным пачынае мазьць усё хварбаю.

Азін з вучняў адночы адрэзаў наган у вяснага, за што быў выключаны са школы.

Адносныя да Батурынай

Батурына—вучанца другой класу, да наступленьня ў ФЗУ скончыла сямігаду, добра паспявае на вучобе і ў вытворчасьці, сур'ёзнага талента, худзіганскія выхадкі хлапцоў не пераварвае, на кожны дрэнны выгляд давала належны адпор—гэтым яна стала «бельмом» у усіх.

Хлопцы яе ненавідзелі, дзяўчаты з ёю, таксама, ня дружылі, бо супроць Батурынай пачалася траўля, пры чым, калі хто-небудзь сябраваў з ёю, дык яму абвешчваліся байкот.

Над прадагам, што яна зламала замоч (а яго зламалі самі хлопцы), кіраўнікі «дысцыплінаваньня» і парадку патабавалі выключэньня яе са школы.

Характэрна, што большасьць вучняў, калі разбіралі пытаньне аб становішчы школы, стараліся замазаць праўду, гаварылі, што камісія Акружкому КСМ не правільна вядзе працу, патрабавалі выключэньня Батурынай са школы,—замазвалі праўду таму, што баяліся «сбілі сваіх таварышоў».

На робячы ніякіх вывадаў, бо факты, прыведзеныя вышэй, вывадаў не патрабуюць. Хочацца зазначыць толькі некалькі пытаньняў: Што рабіла комсамольская ічэйка, каб разрадзіць атмасфэру?

Як разгравала адміністрацыя школы на тако становішча?

Колькі вызначана ўвагі прапрацоўцы пытаньняў быту—комсамольскай ічэйкі? На гэта павінен быць даны ясны адказ.

Я. Ізакаў.

38 дзён пасьля 1 чэрвеня...

Зьніжэньне цэн ня супыняць.—Спазыніўшымся—падцягнуцца

Паступова зьнімаць. Не на шкоду сабе, а шляхам рацыяналізацыі дзейнасьці.—Комсамольскія ічэйкі гандлёвых і коопэрацыйных устаноў, будзьце застрэльшчынамі ў гэтай справе

Першае чэрвень—прашло... Ужо і першае ліпеня мінавала... А зьніжэньне цэн упарта праводзіцца нашымі гаспадарнікамі.

Цяпер лягчэй і выразней можна будзе бачыць, якая гандлёвая ўстанова зьнімае цэны толькі за кошт рацыяналізацыі сваёй дзейнасьці.

Комсамольскія ічэйкі, асабліва тыя, якія знаходзяцца пры гандлёвых установах, слаба ўдзельнічалі ў гэтай справе. Цяпер-жа, калі зьніжэньне цэн на прамысловыя тавары стала паступовай справай, калі зьніжэньне будзе ісьці павольней, ад комсамольскіх ічэйек патрабуецца большая актыўнасьць ў гэтай справе.

Загад—падцягнуцца!

Пасьля першага чэрвеня быў дадзены савецкім урадам загад гандлёвым і коопэрацыйным установам:

Падцягнуцца

Тыя, хто адстаў...

— На маючыхся дасягненьнях ня супыняцца, а рашуча праводзіць зьніжэньне цэн і на далей.

У Менску, у адносінах зьніжэньня цэн на спажывецкія тавары, першымі лічыцца коопэрацыйныя крамы чыгуначнікаў. Іны зьнізілі цэны больш за ўсё.

Здавалася-б,—другім коопэрацыйным установам не міншала-б падраўняцца па чыгуначных крамах, нагнаць іх... Асабліва гэта датычыцца МІРК. Ня глядзячы на тое, што з першага чэрвеня ўжо больш месяца, іны нават і ня думаюць гэтага дабівацца.

Хто ў лес, хто па дрывы...

Масла сьлівачнае... У Цорабьоне кіле яго каштуе—2 рублі, у МББ чыгуначнай коопэрацыйнай краме—1 р. 80 к.,

„Лавачка“ пад шыльдай пажарнага таварыства

(Да ўвагі РСІ)

Па Ленінскай вуліцы знаходзіцца камісійны магазын Пажарнага Добраахвотнага таварыства. Маюцца там розныя тавары.

Спажывец, які зойдзе ў гэты магазын, ніколі не спрачаецца з прадаўцамі, лічыць, што магазын ня прыватны і цэны тут без запыту.

Але вярта спажывецу пацікавіцца і параўнаць цэны гэтага магазыну з цэнамі іншых коопэрацыйных крам, у яго адпадае ўсякая ахвота яшчэ раз заходзіць у камісійны магазын.

Адзін мэтр сукна, які ў коопэрацый каштуе 10-11 рублёў, у камісійным магазыне—20 рублёў.

Нявыгодныя грамадзкія, якіх не знаёмы з існуючымі цэнамі, часта пападаюцца на ўдачку «прыгожых» слоў прыкашчыкаў і пераплачваюць лішнія грошы.

Тыя-ж грамадзяне, якія пачынаюць спрачацца, часта дабіваюцца посьпехаў.

Аднаму таварышу ўдалося, у выніку такіх спрэчак, зьнізіць запрошаную цану на 5 рублёў.

Гэта адзіная крама ў Менску, да якой зьніжэньне цэн зусім ня крапулася.

Трэба ворганам РСІ і Наркамгандлю пацікавіцца дзейнасьцю гэтага магазыну.

Хроніка зьніжэньня цэн

ВСНГ катэгорычна прапаваў ўсім прамбюро і лясным трэстам зьнізіць каштоўнасьць прадукцыі. У прыватнасьці ня перавышаць прадельных расцэнак на лесападрыхтоўчыя матар'ялы.

Прэзыдыум Гомельскага АгрВыканкому заслухаў даклад аб выніках зьніжэньня цэн па акрузе. Адзначана пэдавальняючае выкананьне дырэктывы аб 10—проц зьніжэньня цэн. Зьніжэньне ў значнай сваёй частцы праведзена за кошт прыбытку.

Адначасна вільняны накіды ў Аршанскім Агенцтве Дзярж. Швеймашыны. Зьніжэньне цэн на 10 проц. поўнасьцю ня выканана. Падыята пытаньне аб ліквідацыі гэтага агенцтва і перадачы яго функцыі ЦРК.

У апошнія дні з прычыны таго, што падсонечнага масла на рынку мала, цэны на гэтае значна павысіліся.

у Заходняй чыгуначнай краме—1 р. 95 к., у Чырвоным Крыжы—2 рублі, нават прыватнік прадае гэтае-жа самае масло за 1 р. 80 к., а на рынку, дык тым больш, чым дзе-небудзь актыўна зьнімае. Там гэтае-ж самае масла каштуе 1 р. 50 к.

Сахар рафінады... У МІРК ён каштуе кіле—69 кап., па МББ—67½ к., на Заходні чыг.—67 к., у Чырвоным Крыжы—70 кап.

Сахарны пясоч—у МІРК—60 к., па МББ—58 к.

Мыла ядравае—кусоч каштуе ў МІРК—24 к., па МББ—22 кап., на Заходні чыгуначні—18 кап., у Чырвоным Крыжы—19 кап.

Падшва кіле каштуе ў МІРК—3 р. 75 к., па МББ—3 р. 40 к.

Такія тавары шмат. Часам як у рын сабе. Наўжо такі разнабод чын можа існаваць у адным горадзе, ды ішчэ ў коопэрацыйных крамах.

Вось за тое, Менцэрабкопаўны могуць пахваляцца другім. Тавары, якіх ня маюць масавы, спажывецкі характар, у іх тавей...

Так, мыла мрамарнае кусоч ў МІРК каштуе—16 кап., па МББ—18 к., на Заходняй чыгуначні—17 кап., у коопэрацыі «Агульнай Праца»—18 кап.

Ці вось яшчэ... Малескі (гэта тавар мануфактура) мэтр—у МІРК—60 к., а на Заходняй чыгуначні—62 к.

Добра толькі тое, што гэтыя чыгуначныя крамы знаходзяцца на акраіне гораду і туды ходзіць купляць пэўная частка насельніцтва. Але пагроза ісьць... Пагроза ў тым, што чыгуначны аддзяленьні ў горадзе сваю краму і МІРК згубіць усё іх пайшычкаў.

Трэба МІРК зьясьпечыць сабе ад гэтай «небясьпэкі».

Добры прыклад

(с. Магілья, Узьдэнскага р. Менскай акругі)

Як толькі пачалася кампанія па зьніжэньню цэн, наш коопэратыў зраўняўся за працу.

Цэны паступова зьніжалі. І зарна мы маем наступнае:—цэны на соль зьніжаны на 45 проц., на мануфактуру—11 проц., на папэр—39,2 проц., ніткі—15,3 проц., мыла—13,1 проц., скуру падошвеннаму—7,3 проц., цьвікі—10,8 проц.. У сярэднім зьніжэньне дасягае 9 проц.

Добра тое, што цэны зьніжаны галоўным чынам на прадметы першай патрэбы.

— Глядзі, брат, як соль пачынае гэта-ж да 55 к. дашоў пуд,—кажуць сяляне.

І тэкстыль таксама здарана падешаў. Такія гутаркі можна часта пачуць у крамах нашага коопэратыўу. Пайшычкі.

Усяго 800, а пайшычкаў—180.

(Транспартнае спажывецкае таварыства Зах. чыгуначн.)

У нас маюцца 25 крамных камісій, большасьць з якіх—працадоўныя.

Выключэньнем зьяўляюцца Уніцкае крамная камісія і Менская.

У складзе гэтых камісій раней зусім было моладзі. І ня дзіўна, што з ле боку адсутнічала зацікаўленасьць работай коопэрацыі.

Вось характэрны прыклад:—Нядаўна ў Менску стаяла справаздача аб рабоце транспартнай коопэрацыі ў галіне зьніжэньня цэн. З моладзі прысутнічала ўсяго 5-8 чалавек.

Сярэдняе зьніжэньне цэн у нас вышчэ ляецца ў 8,17 проц.

3 агульнага ліку 2385 пайшычкаў моладзь складае каля 180 чал. Прыклад зусім нязначны ў параўнаньні з агульным лікам работай моладзі, працуючай на участку (каля 800 чал.).

У апошнія часы зацікаўленасьць моладзі працай коопэрацыі паднялася. Часта можна убачыць, як моладзі хлапцы таўмачаць дарослым значэньне кампаніі зьніжэньня цэн. На сходах пайшычкаў моладзь патрабавала, каб вылучалі не прадстаўнікоў у крамных камісіях.

М. Крун.



Трэці аб'яднаны пленум Менскага акругному комсамолу

„Менская організацыя і ў далейшым павінна быць перадавай організацыяй Ленінскага Комсамолу Беларусі“
(3 рэзолюцыі пленуму Менскага АК ЛКСМБ па дакладу Бюро АК)

Твар Менскай організацыі Комсамолу

(3 інфармацыйнага дакладу Менскага АК.)

Палітычны твар організацыі

На пытаньне аб выступленьні опозыцыі ў організацыі было праведзена некалькі сходаў актыўна, якія далі дружы апер опозыцыі. На месцах у ічэйках гэтае пытаньне было добра прапрацавана. Пры ўсё зьмене ў міжнародным становішчы організацыя свачасова разгавала і праба сваёй, што вылірална частка па арганізацыі, а з другога — аб некалькіх апаратуменшій таго, што нам патраба перадаваць, каб больш моцна ўзмацніла эканамічна.

Удзел у гаспадарчай рабоце

Вытворчая дысцыпліна на прадпрыемствах хая і не дасягнула 100 процантаў, але значна палепшылася. Была праведзена нарада бюро вытворчых ячэек па пытаньніх удзелу моладзі ў гаспадарчай працы і працы на радыялізацыі вытворчасьці. Што-ж у выніку выйшла? — Яшчэ ня ўсё маса ўцягнута ў канкрэтную працу на ўдзеле ў гаспадарчых ячэйках. Яшчэ слаба ўдзельнічаюць комсамольцы ў вытворчых камісіях і нарадах.

Некаторыя ічэйкі, у прыватнасьці друары, правялі конкурс на лепшага наборшчыка. Стваралі пры гэтым тэхнічных гурткоў у будаўнікоў і на шкільнай гуде „Пролетары“.

У вёсцы ічэйкі прапрацавалі шэраг гаспадарчых пытаньняў і прымалі непасрэдна ўдзел у іх правядзеньні. У паслужную кампанію комсамольскія організацыі Койданава і Сьмілавічы самі служылі прыкладам для насельніцтва ў справе ачышчэння населення, закладкі паказальных вуліцаў і г. д.

Па ініцыятыве комсамольскай організацыі ў Койданаўскім раёне організацыя 2 тарыяных таварыстваў і адно мэдэрацыйнае, 12 пажарных дружын малочнай арэды і адно машынае таварыства.

Разабраньваньне і барацьба з беспрацоўем

На гэта пытаньне звернута выключна ўвага. Ічэйкам дадзены дырэктывы, разабраньваньне правярае амаль што на ўсіх прадпрыемствах Менску. У выніку мы маем разабраньваньня 59 чал. і запойных за іх лік у броне — 42 чал. Становішча беспрацоўі характарызуець

па наступным лічбам беспрацоўных: на 1-е студзеня 1927 году мелася 1292 чал., а на 1-е чэрвеня — 899 чал. Паслана на працу з 1-га студзеня па 1-е чэрвеня — 354 чал.

Летняя аздаравіцельная праца

Дыспальсэрвацыя ахапіла ў гэтым годзе 300 чал. рабочай моладзі і 300 профшкольцаў. Дамамі адпачынку страхаксы будзе ахоплены ў працягу лета 190 чал. моладзі. На грунце самадзейнасьці моладзі ў нас організацыя свой дом адпачынку на 300 месцаў. А гэта вялікае дасягненьне.

Як расьце організацыя

Рост у горадзе за апошні час ідзе галоўным чынам за лік рабочай моладзі прыватных прадпрыемстваў і працолектываў і больш за ўсё за лік іншай часткі моладзі, што тлумачыцца ўжо значным удзяньнем рабочай моладзі ў КСМ у дзяржпрадпрыемствах.

У вёсцы рост ідзе галоўным чынам за лік сялян-беднякоў. Павялічыўся рост і за лік сельска-гаспадарчых рабочых і батракоў. К 1-му ліпеня г. г. організацыя ў старых межах акругі налічвае 8605 членаў і 1006 кандыдатаў.

Пасьля далучэньня раёнаў быўшых Барысаўскай і Слуцкай акругі, організацыя налічвае 12036 членаў, 1158 кандыдатаў і 410 ячэек.

Культмасавая работа і нац. моманты ў організацыі

У гэтай галіне мы маем шэраг дасягненьняў: праведзены шахматна-шашачныя турніры, масавыя паходы ў тэатры, экскурсіі рабочай моладзі мястэчак у горад на прадпрыемствы. У раёнах былі праведзены канферэнцыі гарманістэх. Але ў культурмасавую работу яшчэ слаба ўцягнуты шырокія масы моладзі. Гэтая работа сярод рабочай моладзі яшчэ мала ўзвясана з органами Палітасьветы, АСФБ і профсаюзамі.

Амаль што ўсё вясковыя ічэйкі праводзяць сваю працу на беларускай мове. Маюцца і некаторыя хворыя выпадкі непаразуменьня нацыялітыкі, напрыклад, адзін з комсамольскіх актывістэх кажа: «Ня буду вывучаць беларускую мову, бо фактычна і сьлянята на ёй не гаворыць».

У асноўным жа, організацыя пытаньні нацыялітыкі аразумела і праводзіць яе ў жыцьці.

Што гаварылі ў спрэчках?

Райкомы адшукайце сродкі дзеля больш увагі павялічэньню процанту ўзмацнень сувязь паміж райкомам.

даламогі беспрацоўнай моладзі. — рабочай моладзі ў організацыі. — Упарадкуем абмен вопытам работы.

Бялава (Барысаў) — У нас вытворчых нарадах больш наведваюцца дарослыя рабочыя, якія маюць большую кваліфікацыю. Моладзь нарадамі ня цікавіцца. Нарады праба прыстасоўваць таксама і для моладзі мала-кваліфікаванай.

Барысаўскай організацыі за пяць месяцаў рост за лік рабочае моладзі: зьнізіўся — раней мы мелі 85 проц. цяпер — 73 проц. Гэта кажа, што мы павінны звярнуць сур'ёзную ўвагу на ўзмацненьне росту за лік рабочае моладзі.

Давідсон (Менск) — У Менску зараз павялічыўся процант беспрацоўнай моладзі. На гэта праба звярнуць ўвагу РК ічэйкам, дзеля чаго праба, каб райкомы не даслаілі ў Менск беспрацоўных, знаходзілі нейкія сродкі ў сабе на іх.

Нам патраба прыдаць нашай эканоміцы масавы характар, таму, што мы будзем мець скарэньныя рабочае моладзі ў звязку з новым бюджэтным годам. Неабходна раней адшукаць сродкі па РК дзеля дапамогі беспрацоўным.

Шаліма (сакратар Менскага АК) — На гэтым пленуме мы маем павялічэньне організацыі, якая набыла значна больш сакратарскі аспрадак (Нова-Барысаў-Барысаўскай орг.). Аразумела, што зараз прыбываюць звярнуць увагу на організацыю, можа быць за лік організацыі.

Нам праба ўзмацніць дысцыпліну, у організацыі праба каб кожны комсамалец дапамагаў у працы нашым дзярж. установам, якія выдуду барацьбу з контррэвалюцыйнымі элемэнтамі.

Із матэрыялах ЦБ мы ведаем, што ў

дзеля абмену вопытам асобных організацыі нам праба наладыць сувязь паміж райкомам.

Будзем гатовы да абароны краіны.

Ваенізуем нашу фізкультуру

(спрэчка па дакладу аб чарговых задачах вайскавай працы)

Тав. Лоў (ВСФБ). Ваенізацыя працягваецца ў комсамольскіх ічэйках, але калі мы казем аб ваенізацыі, дык нам праба звярнуць увагу і на фізкультуру, якую праба таксама ваенізаваць. У праграмы фізкультуры гурткоў праба ўнесці моманты ваенізацыі (уладаньне вінтоўкай і інш. арэжам тактычнымі ведаў). Патраба праводзіць спарторніцы на фізкультуры,

падрыхтоўваць новых інструктакоў, а таксама правесці перападрыхтоўку старых інструктакоў, каб яны маглі ваенізаваць нашу фізкультуру.

Тав. Зейфман (Ляхаўка). Для правільнай вайскавай работы патраба, каб усё раённы сакратары набывалі ў лягэрным зборы. Яны часта ня ведаюць устанаву і парады вайскавага жыцьця і калі

пападаюць у армію, дык часта ўступаюць у прароканьні з камандырамі, падмаюць бузу і г. д.

Тав. Садоўскі (Койданава). Маладыя комсамольцы, якія не прайшлі грамадзянскай вайны, згубілі веру, што калі небудзь будзе вайна і пагэтану дронна адносіцца да гэтае справы. Вялікае ўвагу праба звярнуць на яч. ТСА-Авіахаму, праба замацаваць сувязь паміж яч. КСМ і гэтымі ічэйкамі і ні ў якім выпадку не ўтвараць тэй цэнтралізацыі, аб якой тут казалі т. т. Рэарганізацыя Авіахаму ў ТСААвіахам праведзена, вывескі перамаляваны, але практычнай працы няма асабліва ў вёсцы. На матчы масьць скарэстаньня дэмабілізаваных чырвонаармейцаў як тут казалі, мала надзеі. Праба звярнуць увагу на скарэстаньне комсамольцаў, якія прайшлі дапрыз. падрыхтоўку і г. д. Вайсковыя гурткі ў вёсцы працуюць, але няма аружжа і г. д. і пагэтану — карысьць мала.



Задачы вайскавай працы.

(3 рэзолюцыі па дакладу аб вайскавай працы)

Практычныя задачы вайскавай працы ў комсамале павінны ў грунтоўным зьвязьцца да вывучэньня вайскавай справы (вінтоўка, апаган, адпачынак-хмічняя справа, сродкі хміччай абароны, формы будучай вайны, гісторыя грамадзянскай вайны, дасягненьні нашай тэхнікі і тэхнікі замежных арміяў, умовы жыцьця, быту і комсамольскай работы ў Чырпонай арміі і задачы комсамольца ў баявой абстаўкоўцы).

Гэтыя задачы павінны ажыццяўляцца шляхам:

а) Шырокага ўдзелу комсамольцаў у гуртках вайскава-хміччых ведаў, арганізуемых ічэйкамі ТСААвіахаму, і організацыі самастойных гурткоў (з комсамольцаў) там, дзе няма ячэек ТСААвіахаму.

б) Скарэстаньня спецыяльных сіл саванарскіх вайскавых організацыяў для правядзеньня ўне-гурткавай работы сярод комсамольцаў прадпрыемства і вёскі (гурткі, даклады, паказальныя заняткі, спарыбы, хэм. акурваньне, спарторніцы і г. д.).

в) Организация індыўдуальнай і групавой падлікі на вайсковыя выданьні, галоўным чынам газэты: „Красная Зьвезда“ і „Красноармейская Правда“, часопісы „Красноармеец“ і „На страже“.

г) Организация масавых ічэйковых экскурсіяў у часткі Чырпонай арміі, асабліва ў летні лягэрны перыяд.

д) Организация на клябах прадпрыемстваў і ўстановаў, а на вёсцы, у хатах-чытальных вайскавых куткоў, піраў, набываньне чырвонаармейскага лато, організацыі політ. бабў на вайскавым пытаньні і г. д., прыняўваючы да гэтых відаў работы вайскавых таварышоў.

е) Гарадкава комсамольскія клубы, а дзе ёсьць — і раённыя, павінны стаць цэнтрам вайскавай работы — пастлюўка работы ў гуртках (вайскава-хміччых і вайскава-санітарных ведаў), вайскавых куткоў — пакоі, масьць часнасьць літаратуры і вайсковымі статутамі (выстаўкі), пэрыядычнымі лекцыямі і дакладамі для масавай аўдыторыі, піры і г. д.

Як масавае мерапрыемства гэтага лета — падрыхтаваць і правесці ў Менску 3-х дзённых лягэрных збор комсамольцаў. Акрамя таго, разам ТСА-Авіахамам організацыя прпусьць комсамалец праз кароткатэрміновыя выхрыяны курсы вайскава-санітарных ведаў.

Падрыхтоўка да чарговага прызыву ў армію моладзі 1905 г. нараджэньня павінна выразіцца:

а) У стварэньні шырокай грамадзкай, думкі навакол гэтага пытаньня комсамольцаў і моладзі наогул, ідэалягічна падрыхтоўваючы іх да прадстаўчай баявой вывучкі.

б) У організацыі (пры дапамозе вайскавых работнікаў) папярэдняй падрыхтоўкі комсамольцаў — прыжыўнікоў да асабістай работы парт. і комсамольскай організацыяў у арміі і задач кожнага комсамольца ў асобку (праз канферэнцыі, перыядычныя даклады, гурткі і г. д.) з тым, каб асабістай работы ў армейскіх умовах для іх не аказаліся беспадзяўлівымі і гэтым не ўскладзілі-б іх работа ў частках апагоніі.

в) Адапеднай кампаніяй забясьпечыць організацыю свачасовую і маральна вытрыманую ўвагу на прыжыўныя пункты.

г) У свачасовым заагатаўленьні ўсіх саваных дакумантаў (білеты, вучотныя карткі характэрныя) на прыжыўныя пункты для накіраваньня ў адпаведныя вайскавыя комсамольскія організацыі.

д) У забясьпечэньні адпаведнага прыёму комсамольцаў, прыжыўваючых у організацыю ў сувязі з зьвяльненьнем у высрочны подпуск (вучот. разьмеркаваньне, сьвадзійнасьць устроўству на работу).

е) У забясьпечэньні для організацыі забавольненьня ўсёх актывіўнай часткі комсамольцаў

армію (падрыхтоўка, выдзяньне і разьмеркаваньне новага актыву).

У галіне сьвадзійнасьці тэрыторыяльнай пабудове работа павінна заключацца:

а) У сьвадзійнасьці правядзеньню падрыхтоўчых растлумачальных кампаніяў у сувязі са зборамі тэр. частак, дапрыз. падрыхтоўкі і паміж-зборнай работы, аказваючы ўсякую дапамогу ком. паліт. складу.

б) У забясьпечэньні адпаведнай падрыхтоўкай свачасовага выдучэньне і падрыхтоўкі кадраў палітрукаў для дапрыз. пунктаў.

в) У забясьпечэньні організацыяй і свачасовай ўвагі моладзі на зборы, організацыя сувязі з імі.

г) У свачасовай увазе мерапрыемстваў, зьвязаных з работай тэр. частак па падрыхтоўцы палітрукаў, а адпаведным Падзіям і ОВК.

6. Неабходна дабівацца, каб друк адбіваю асягненьні і недахопы вайскавай работы. Практыку абмену матэрыялам для пасьпелгазэты а састав. вайск. часткамі праба пашырыць, удзельні патрабае месца ў пасьпелгазэты. вайскавай рабоце Дабіцца асьвятл. „Ч. Зьменаў“ пытаньняў вайск. работы.

РЭЗОЛЮЦЫЯ

пленума па інфармацыйным дакладам Менакругному Барысаўскага (гар.), Бярэзінскага, Бягомельскага і Копыльскага Райномаў ЛКСМБ.

Заслухаўшы інфармацыйныя даклады Бюро АК Барысаўскага (гар.), Бярэзінскага, Бягомельскага і Копыльскага РК пашыраны пленум Менакругному адзначае, што комсамольская організацыя Менакругі ў новых умовах зьяўляецца сплочанай, здаровай і Ленінскі вытрыманай організацыяй правільна праводзячай парт. дырэктывы па організацыяй і культ.-асьвет. рабоце сярод рабочай і сялянскай моладзі.

У звязку з раённараваньнем і павялічэньнем Менакругі організацыі, зьяўляючыся цэнтральнай і найбольш шматлікавай організацыяй ЛКСМБ на яе накладаецца яшчэ больша адказнасьць за ўсю работу, патрабуецца паглыбленьне Ленінскага выхаваньня комсамольскае масы, далейшае разгортваньне культ.-масавай работы, палепшаньне кіраўніцтва эканомработай, ўзмацненьне ўдзелу ў гасп. працы, і правільнае правядзеньню нац. палітыкі.

Пленум констатуе, што павялічэньне эканамічнай і пролетарскай базы ў акрузе абавязвае організацыю к яшчэ большаму ўзмацненьню буднічнай работы пры дапамозе партыі ў справе соцыялістычнага будаўніцтва, што мае асабліва важнае значэньне ў умовах павялічэньня па ўзмежнай акругі.

Побач з неабходнасьцю паглыбленьня ўсёе комсамольскае работы і ў сувязі з ускладніўшымся міжнародным становішчам, павялічэньнем прымежнасьці акругі, пленум падкрэсьлівае перад усёй організацыяй неабходнасьць ўзмацненьня сыстэматычнай працы па растлумачэньню шырокім масам міжнароднага становішча, ўзмацненьня работы па ваенізацыі рабочай і сялянскай моладзі (у першую чаргу комсамольскай організацыі).

Пленум даручае Бюро АК і ўсім райкомам звярнуць увагу на абслугоўваньне комсамольскай організацыі ўноў далучаных раёнаў учытваючы вопыт работы, які зноў прылучаны, так і старых організацыяў, пераносячы лепшыя прыклады працы на ўсю організацыю. Менская організацыя і ў далейшым павінна быць перадавай організацыяй Ленінскага Комуністычнага Саюзу Моладзі Беларусі.



Ваенізацыя ў загоне

Менск, завод „Беларусь“

3-мі комсамольцаў заводу „Беларусь“ членамі ічэйкі ТСААвіахіму зьяўляюцца толькі чатыры.

На казучы ўжо аб астатніх і гэтыя чатыры ніякага ўдзелу ў працы гэтай ічэйкі ня прымаюць. Заняткаў вайскава-спартыўнага гуртка не наведваюць.

Ічэйкі праба сур'ёзна паставіць пытаньне аб такіх адносінах да працы ічэйкі ТСААвіахіму і наогул да ваенізацыі.

М. З.

Комсамольцы на першым месцы.

(Менск, 6 полк).

Нядаўна ў нашым полку адбыўся кулямётны збор.

У нашай роце было шмат комсамольцаў. За час збору сьце комсамольцы паказалі як добрыя і меткія стралкі. Амаль на дваццаць процантаў больш за беспартыйных яны далі правільных папанданьняў. Гэта кажа за тое, што комсамольцы не забываюць ускладзены на іх абавязкі.

Акрамя гэтага яны сьце правялі і на па за вучэбнай працы. З комсамольцаў былі вылучаны кнігагошы, якія разносілі кнігі і газэты, а разам з гэтым і праводзілі гасоўныя чыткі сярод чырвонаармейцаў.

Дакуль так будзе? Чакаем адказу

(Менск)

Яшчэ ўлімку гэтага году клуб „Кім“ задумаў ваенізацыю нашых комсамольцаў прыступіў да організацыі гуртка ваенных ведаў.

Ужо ў студзені месяцы гурток, у складзе 40 чалавек, пачаў практычна вывучаць вінтоўку, нулямёт, працагаз і г. д. Ахвоты ў хлапцоў да набыцьця ваенных ведаў было шмат.

Але з надыходм лета гурток распаўсю сьвёры гуртка сустрэнаючым пытаньня адзін у аднаго: „Ці ня ведаеш налі пачаўцца заняткі — ці можа ўжо і зусім гурток на будзе працаваць“. Ходзяць гурткоўцы і ня ведаюць што рабіць.

М. Шульман.



Конкурс вайсковых гурткоў.

Аршанскі АК ЛКСМБ у мэтах найлепшага разгортвання працы вайсковых гурткоў і стралковых гурткоў прапанаваў раённым арганізацыям правесці конкурс на лепшую пастаноўку працы вайсковых гурткоў і куткоў.

У тых раёнах, дзе існуе толькі адзін стралковы гурток, будзе праведзены конкурс на лепшага стралка.

Да прызыву 1905 г.

Аршанскі АК ЛКСМБ распачаў падрыхтоўчую работу да прызыву 1905 году ў Чырвоную армію. Будучы праведзены сходы ячэй, дапрымаўнікаў з дакладамі «Аб задачах камсамолу ў сувязі з прызывам у армію маладзніка 1905 году нараджэння».

Райкомам ЛКСМБ прапанавана прыняць актыўны ўдзел у выяўленні з ліку прызыўнага пазбаўленых выбарчых правоў і падлігаючых залічэнню ў тылавое апалячэнне. Будзе звярнута вялікая ўвага на азнаямленне дапрымаўнікаў з бытам і жыццём чырвонаармейцаў.

Праца студэнтаў улетку.

Аршанскі АК ЛКСМБ абаварыў пятае аб скарыстанні прыяжджаючых студэнтаў на летнія вакацыі. Камсамольцы студэнты будуць скарыстаны на практычнай працы ў ячэйках у якасці консултантаў па самаадукацыі і працы інтэлектуальнага клубу. Абрава спецыяльнае бюро па кіраванню гэтай работай.

Як уносіцца страхуўка.

Страхоўка па Беларусі выканана на 88,7 проц. Уперадзе ўсіх, па ўпадце страховага падатку ідзе Рэчыцкая акруга, выканавшая страхуўку на 95,7 проц. Аднак Магілёўская акруга, якая сабрала толькі 82,9 проц. страховага падатку.

Жэтон пераможнікаў шахтурніраў.



Ядваротны Бок.

Зя добрую гульню ад рэд. Чырв. Зьмена Менск.

Піонерскі лягер у чыгуначнікаў.

Акцябрскі райком арганізуе з 1-га ліпеня лягер на 60 піонераў сацыялістычнага чыгуначнікаў. Лягер будзе знаходзіцца на вёсцы Пятроўшчына (былы дом адначынку чыгуначнікаў). Лягер разлічаны на 3 тыдні.

На варце здароўя.

(У Менскім Вэнэралёгічным дыспансэры).

Сягоньня ў нарысе А. Каліты мы даем апісаньне як працу вэнэралёгічнага дыспансэра.

Вэнэралёгічныя хваробы ня мінаюць і моладзі. Звычайна захварэўшы лічыць за сорам адкрыта пайсці да ўрача і заявіць аб сваёй хваробе.

Погляды на вэнэралёгічныя хваробы, як на ганебныя, павінны зжывацца; хворы павінен абраза засяцярэцца, каб не заразіць другіх і зьвярнуцца не ўрача.

У невялікім доміку, за прысадамі лілі пад скромнай шыльдай працуе Менскі вэнэралёгічны дыспансэр. Дыспансэр прадстаўляе сабою дом падвешаны на дзвяне паловы «мужчын сідліўнікаў» і «жанчын сідліўнікаў», дзесятак урачоў, тэхнічнага персоналу аднаго вадзуху — ён жа бухгалтэр, довавод, кіраўнік і г. д.

Хворы ў пакоях дыспансэру. Бываюць усялякія рэгістрацыі, квіткі і чаргі, ён падыходзіць да сыску на стале, бываюць падліваецца і калі набралася дастаткова колькасць, ён атрымаў урач, робіць адметку маму ў які час і пачынаецца прыём.

Першы прыём для вэнэралёгічнага муні і страданьні. Выводзіцца і нясьмеда ён апалячэ аб хваробе. А ў урача тым часам на стале адна з 3760 запоўненых анкет, вялікая анкета ў два лісты, дзе шліхам лямодных пытаньняў высвятляюцца умовы жыцця, хто вяртаў і г. д.

Анкету не запамінаюць бядушныя рэгістратары з безразлічнымі адносіннямі, а сам урач і не адраа, а ў 5-6 прыёмаў

Цераз Дняпроўскія парогі. (Жлобінскія турыстыя ў дарозе).

Мы ішоў на вёслах — ішчэ і зорка не займалася. Праз 12 вёрст — першы парог. Ён ішчэ далёка, а сэрца пачынае біцца часцей і ў галаве думка — ці праедзем? Гэту думку супакойвае тое, што руды знаходзіцца ў руках вопытнага спортсмена з Дняпрапятроўскай вадняй станцыі. Іх тутакж у нас два, добра ведаючых кожны камень на Дняпры.

Мы ля Кайдацакага парогу. Пад вадю яго ня відаць, але шум укавае нам, што ён тут — блізка. Вірстыя хвалі надхалілі лодкі (нашыя двухвесельныя пласкадонкі-абышванкі), ход убывае, хвалі абдаюць нас, і праз некалькі хвілін мы за парогам. Далей пашлі парогі Сурскі, Лаханскі, Званецкі, Воўніцкі, Будзілаўскі, Лішні, Вольны і Ненасыцецкі.


Ненасыцецкі — самы страшны парог. Ён дае 9 валаў, з якіх самы страшны —

апошні, названы «пеклам». Хвалі ў сажаў вышэй гайдаюцца навакол, адна з іх заліла нашу лодку, акалішы з ног да галавы турыстаў, — здаецца вось, вось лодка разаб'ецца ўщэнт.

У момант пераходу парогу паднялася моцная бура, якой нам з роду ня прыходзілася бачыць. У адным месцы мы былі прымушаны выйсці на бераг, каб даць гадзіну чакаць пакуль сцігне бура. Зрабіўшы за дзень 96 вёрст, мы падходзім к гораду Запарожжю. Па дарозе мы нагадалі, як будзеца магутны асілак Дняпрабуд.

23-га чэрвеня жлобінскія турыстыя праехалі Харкаў. 24-га мы ў Жлобіне. Экскурсія скончана. Яна надоўга застаўнецца ў памяці яе ўдзельнікаў.

Вадзім Зязюля.



Па прыкладу жлобінцаў.

На лодках на поўдзень СССР.

(Аб'яднаная профтэхшкола).

Вялікая экскурсія, якую наладжваюць профтэхшколы — гэта на 2000 вёрст па вадзе. Начальны пункт — Барысаў. Канечны пункт — Адыс, Ялта, Чорнае мора. Ідуць 4 чалавекі. Экскурсія адпраўляецца на матарыялі (у 4 сілы) лодкай, у запасе парусы і вёсла.

У дзень (7-8 гадзін) будзе зроблена больш 100 вёрст. На выпадок выключэння матара, яго замяняюць парусы і вёсла. Вяртацца яшчэ і другая лодка, (сукарная), у якой будучы знаходзіцца ўсе прыпасы: чамоданы з бялізнай, прымуе і наогула патрэбныя рэчы.

Пасля рэзлічна на пару тыдняў. У канечным пункце, калі будзе абгледжана ўсё, лодка будзе прададзена. На гэтыя сродкі будзе зроблена маленькае падарожжа па Крыму і — куплены білеты назад.

Спрод экскурсантаў — адзін стары рабочы механік скаранных заводаў і 3 профшкольцы. З сабою бяроцца фотоапарат (з 24 пластэнкамі).

Экскурсія 10-га ліпеня раіной ад'яжджае з Барысава.

А. К.

Далёкія экскурсіі Менскіх турыстых

Пяшком Менск — Тыфліс

Група турыстых — сяброў саюзу друкароў гэтымі днямі накіроўваецца пяшком па маршруце Менск — Тыфліс. Назад турыстыя прыяжджаюць чыгунай.

Турысты маюць на ўвазе быць у дарозе 2-3 месяцы.

Віцебск-Полацк.

Думка аб тым, каб арганізаваць зодную экскурсію па Дзьвіне з Віцебску ў Полацк, мелася ішчэ і ў мінулым годзе. Але толькі пярэ Віцебскаму АК, удалося ажыццявіць гэтыя планы.

Экскурсія выязджае з Віцебску ў Полацк у канцы ліпеня. У экскурсіі прыме ўдзел 40

комсамольцаў. Мэта экскурсіі — азнаёміцца з месцавыстаўкай навакол Віцебску, смачка з Полацкімі комсамольцамі і знаёмства з гор. Полацкам.

Экскурсія працянецца 10 дзён. Назад у Віцебск экскурсія выязджае чыгунай.

М. Т.



За тыраж газэты.

Праводзім пяцітыднёвік „Чырвоная Зьмена“.

Ад 3-ох да 28.

(Ячэйка Прац-Мастацтва).

Месці таму назав газэту „Чырвоная Зьмена“ у нашай ячэйцы вышліла толькі 3 чалавекі.

Зараз, дзякуючы пяцітыднёвіку, бюро ячэйкі паставіла рашуча пятае аб пашырэнні падпіскі на газэту.

Зараз газэту вышліла 28 чалавек.

Фрыдмо.

Газэта ў лягерох.

У лягерох кожнай ленинскай палатцы можна ўгледзець „Чырвоную Зьмену“. Чырвонаармейцы вельмі заахвочаны тым, што пятай палаткай працы газэты надае шмат увагі.

Зараз у лягерох арганізаваўся гурток дапішчыкаў „Чырвоная Зьмена“.

Блак.

„Чырвоная Зьмена“ сярод актыўна.

Часта можна пачуць ад комсамольцаў (звычайна ад актывістаў): чытаў бы „Чырвоную Зьмену“, ды яна на беларускай мове.

Гэта самы памылковы погляд, які толькі можна сустрыць сярод комсамольскай масы. Тым больш ён памылковы, калі мае яго актывісты.

Трэба памятаць, што пятае нацыянальнай палітыкі, правядзенае пятай партыяй, зьяўляецца адным з галоўных пытаньняў у нашай штодзённай працы.

„Чырвоная Зьмена“ адраа, не на словах, а на справе, арабіла рашучы крок у гэтым напрамку.

І выходзіць з гэтай, нам трэба падтрымліваць нашу газэту, трэба па ёй вышліла ўладаў беларускай мовай, падтрымліваць яе ў той вялікай рабоце, якую яна праводзіць.

Ішчэ шмат дае навуе думка, што газэта мала дае. Забываюць пры гэтым, што ў газэце шмат цікавага матэрыялу па практычнай рабоце, што газэта правяла шмат масавых мерапрыемстваў. Заўсёды прыслухоўвалася да таго, як і чым жыве сямы і што яго цікавіць.

Пра „газэту, якая мала дае“ звычайна гавораць тыя, хто не аўсім чытае і ня ведае.

Трэба, каб актыў стаў бліжэй да газэты, прымушчы ўдзел у яе распаўсюджванні, у дасягчы матэрыялу, адыходзічы ад звычайнага „напываельства“ і нічым не араўданага гультайства.

А. Рубенчык.

ТЭАТР.

„С к л о к а“.

(Гастролі Ленінградзкага тэатру сатыры ў „Культуры“).

Ад Тэатру Сатыры мы чакалі шмат чаго. Чакалі арыгінальнай пастаноўкі, чакалі добрых сатырычных змест, жывое асьвятленьне нашага быту, нашага сучаснага жыцця.

Першы спектакль Тэатру Сатыры (п'еса „Склока“ аўтару Арго і Нікуліна) не араўдаў чаканьняў.

Неарадкі і п'яты, у агульнажыццёвай, паміж жонкамі двух аднакласных праўдлівага тэстэру „Дэжырыму“), зьлічка і сьмерць паміж імі, лаяныя жакі параносіцца па ўстаноў, хэ працуючы мужы, калі раскол на групе гэтага па ўстаноў, і трагічны канец, дазючы скалоцы, тэстэру Дэжырыму — вось моту п'есы.

Моту, на наш погляд, не такі зладзіліны, што заслужыла пастаноўкі ў тэатры Сатыры. Фактычна ў п'есе „Склока“ зьяўляецца попура з фальсэтонаў і гумарыстычных апаўданаў, якім у свой час адалаві шмат месца і ўвагі такі часопіс як „Смехач“, „Бузотер“ і інш. І трэба дадаць, што гэтыя фальсэтоны было куды веслей чытаць у часопісах, чымсь бачыць у апраўдана Арго, Нікуліна і Тэатру Сатыры.

Чым кіраваўся Тэатр, калі ўзяў у лік свайго рапартажу „Склоку“ нам незразумела. Неаразумела, таму што ў гэтай п'есе няма больш наміку на што лобуды сатырычнае. Ёсьць толькі некалькі месцаў з ролі камаданта агульнажыцця „Дэжырыму“, якія прымушаюць глядача сьмяяцца.

Пастаноўка п'есы нічым на вылучаецца. Мы думалі, што Тэатр дасць арыгінальную фобу, пастаноўку ў канструктыўным духу, уясе ў сваё п'есе аэзметы музыкомды (сьпелы, балет, музыка і інш.), але памыліліся. Калі судзіць па п'есе „Склока“ Ленінградскі Тэатр Сатыры ня больш, яшчэ менш як звычайныя комедыйны тэатр з старымі прыёмамі пастаноўкі і з крыку сучасным зместам.

Ратуе ад агульнага кансэпта ўражаньня, месцамі добра гуляю асобных артыстах.

Мін. Таў.

Крывое люстра

„Весела правёў дзень“.

Ячэйка праўдлівага Мастацтва наладзіла свой сход па горадам.

Было весела. Ішлі гурбо, спевалі песьні, лінеў да гары туга набыты фьтбал.

Але на ўсе комсамольцы прымаілі ўдзел у маўні.

Некаторыя ўчылі „самотужыя“ маўні. Комсамольцы Шмэтэ сумесна з артыстамі аператы, запісалася „рускоя горнай“ і „пакалі“ у Ждановічы „на доно прыроды“.

Там ён „вадвінчыся“ і даў волю сьвіму „таванту“.

Адыго таварыша скінуў у вадзі і ня глядзчы на тое, што той прасіўся адпусціць яго, не даваў яму навуе гадзіну выйсці з вадзі.

Паслы гэтай пашоў „нападзіць страх“ на дачынку.

Біў „наго папала і нуды папала“ да таў пары, пакуль лід прыхала міліцыя і не армшталава.

З Шмэтам гэтакі гісторыі ня ўшарылі. Ішчэ ня даўна ён кідаўся да старшын саюзу, намернаўчыся набыць яго.

Ішчэ ўсім паміюць скандал, які ён учыніў на сходзе ячэйкі.

За свае учынкы меў ён шмат выгавараў і прадэсьняроў.

На глядзчы на тое, што Шмэтэ сабра комсомолу з 1923 г., ён і некаторыя па докт-адукцыі і 5 год трымацца на адной кваліфікацыі вучыч.

Бюро ячэйкі паставіла пытаньне аб выключэньні Шмэты з комсомолу. Мін.

Кіно-хроніка

Здымкі стужак вытворчасці Белдзяржкіно

6-га ліпеня, пад кіраваньнем рэжысэра Гардзіна, у Менску распачалі масавыя здымкі для стужкі „Бастусь Каліноўскі“. У здымках удзельнічае звыш 500 статыхтых.

2-га ліпеня ў Воршу з Ленінгра прыбыла кіно-экспедицыя для зды стужкі „Гірн Дзерт“. Усе здымкі „Дзерт“ будуць праводзіцца ў м-ку брону Аршанскай акругі.

На гэтых днях пачынаецца ад хронікальнай стужкі „Наша Беларусь. Усе стужкі будуць падрыхтованы 10-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі.

Новыя стужкі

Белдзяржкіно запущаны і на гэтых дзён вышліцаюцца на экраны кіно-тэатраў БССР наступныя кіно-стужкі сьветскай і замежнай вытворчасці: „Дэкабрысты“, „Мурман“, „Девушка з каробкой“, „Валда“, „Зарэ“, Мнімый аторпей“, „Осуждены“, „Победа жанчыны“ і інш.

Адказныя рэдактары

А. БАРАНЬНІКАЎ. А. КУРЦІК.